

# Без прэтэнзіяў на «адзіна правільнасць»

Цяжка адкрыць камусыці Амэрыку, сказаўшы, што «Вялікая Айчынная вайна» і яе гісторыя ў сучаснай Беларусі на афіцыйным узору — святынна карова, на якой, нібыта на легендарных трох кітах, у значнай ступені گрунтуецца гісторычны складнік «ідэалёгіі беларускай дзяржаўнасці». Нездарма ў нашай краіне ўжо амаль пятнаццаць гадоў афіцыйна санкцыянувана съяткаваньне фактычна не аднаго, а цэлых двух Дзён Перамогі (9 траўня і 3 ліпеня), на якіх штогоду рытуальна прамаўляюцца аднолькава ўзынёслыя прамовы. Сёлета, калі праходзяць юбілейныя мерапрыемствы ў сувязі з 65-годзьдзем заканчэння Другой сусветнай вайны і перадусім яе нямецка-савецкага этапу, з самых высокіх трывубун ізноў даводзіцца раз за разам чуць ужо традыцыйныя слова і пра «выратаванье Чырвонай Арміяй чалавечай цывілізацыі», і пра тое, што «Вялікая Айчынная вайна» — гэта вайна каштоўнасцяця, у якой сутыкнуліся між сабой сілы добра (СССР) і зла (гітлераўская Нямеччына), і шмат чаго іншага, што прынята ў такіх выпадках казаць, ня надта задумваючыся над сэнсам сказанага і тым больш не разьлічваючы на ўдумлівае яго ўспрыніцьце аўдыторыяй.

У той жа час кожны, хто паставіцца да падобных выказваньняў хоць трохі кроптычна і разважліва, прыйдзе да высновы пра іх неадпаведнасць звычайнай лёгіцы. Сапраўды, ці ж можна паверыць, што неабходнасцю выратаваньня чалавечай цывілізацыі маглі кіравацца ў сваіх дзеяньнях тыя самыя людзі, якія за дваццаць гадоў да гэтага кінулі цывілізацыі адкрыты выклік і ва ўласнай краіне аб'явілі варожым, шкодным і зусім непатрэбным многае з таго, на чым тая цывілізацыя گрунтавалася стагодзьдзі і тысячагодзьдзі да гэтага, — як, напрыклад, рэлігію? І ня проста аб'явілі — пачалі супраць усяго «аджыўшага» зацятае і часта выразна дзікунскае паводле формаў змаганьне, якое ўрэшце перарасло ў жудасны ўсёахопны тэрор, які паводле свайго маштабу да той пары ня меў аналягаў у гісторыі чалавецтва, і толькі непасрэднымі ахвярамі якога сталі мільёны бязвінных людзей. Няўжо ж рэжым, які ідэйна практикуе масавыя вынішчэнныя людзей, вызначаючы ахвяры паводле абагуленага клясавага прынцыпу, хоць бы нечым лепшы за той, які практикуе гэтак сама ідэйна

ня менш масавыя вынішчэнныі, але паводле іншага прынцыпу, ня менш аба-  
гуленага — расавага?

Адпаведна з гэтым у сучасных умовах безумоўна мусіць мяняцца ацэнка ды ўспрыманьне падзеяў Другой усясьветнай вайны для Беларусі і беларусаў. Сённяшняя вэрсія яе гісторыі, прынятая на афіцыйным узроўні, — гэта вэрсія, асноўныя пастулаты якой былі вызначаныя таталітарным рэжымам, якому ў той вайне ўдалося здабыць перамогу і такім чынам крывёю мільёнаў звычайных людзей здабыць далейшую магчымасць працягваць свае эксперыменты над шматлікімі народамі, якія апынуліся пад уладай гэтага рэжimu. Як такая, дадзеная вэрсія рана ці позна мусіць быць перагледжаная, і базавай тэзай пры гэтым пераглядзе павінна быць разуменіе того, што падчас «Вялікай Айчыннай вайны» на тэрыторыі Беларусі сутыкнуліся зусім ня сілы добра і зла, але дзінве аднолькава антыгуманныя і небясьпечныя для існаванья чалавечай цывілізацыі таталітарныя систэмы, для правадыроў і ідэолагаў якіх як асобныя людзі, так і цэлія народы былі толькі пешкамі на глябальнай шахматной дошцы ды малакаштойнай сыравінай для рэалізацыі ўласных геапалітычных плянаў. Выніковай жа мэтай гэтых плянаў у абодвух выпадках было сусьеветнае панаванье. Па меры магчымасцяў рэдакцыя «ARCHE» таксама намагаецца зрабіць унёсак у пераасэнсаванье падзеяў вайны ў гісторыі Беларусі, што знайшло адлюстраванье сярод іншага ў падрыхтоўцы і выданыні адмысловых «ваенных» нумароў.

Першы «ваенны» нумар «ARCHE» (№ 5/2008) выклікаў вялікую чытацкую цікавасць, і разам з тым крытычныя водгукі. У адным зь іх, зъмешчаным пазней на старонках нашага выдання, беларускі дасьледчык Алесь Гелагаеў выказаў нараканье, што той аб'ёмны нумар быў складзены амаль што выключна з артыкулаў, напісаных не беларускім, а замежнымі гісторыкамі, і ў выніку «артыкулы больш апавядоўць пра лёсы і паводзіны немцаў, жыдоў і палякаў на нейкай тэрыторыі паміж Беластокам і Смаленскам, чым пра заяўленую ў назіве «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», беларусы ж «адно ўтвараюць фон для гэтага гістарычнага палатна». На думку рэцэнзэнта,

*Замежныя аўтары, працы якіх патрапілі ў часопіс, цалкам лягічна разглядаюць акупацыю Беларусі з свайго гледзішча, умоўна кажучы, «звонку», і іх рэдка цікавіць тое, што важна для беларускага гісторыка і чытача — беларусацэнтрычны разгляд падзеяў. А значыць — і дзейнасць наших нацыяналістаў, людзей, якія намагаліся падчас вайны ажыццяўвіць нейкую сваю, дрэнную ці добрую, рэалістычную ці ідэалістычную, але адрознную ад савецкай, польскай ці нямецкай палітычную праграму<sup>1</sup>.*

У пэўнай ступені з аўтарам можна пагадзіцца — адсутнасць у тым нумары матэрыялаў пра беларусаў падчас вайны, напісаных беларусамі, сапраўды мож-

<sup>1</sup> Гелагаеў А. Пад чужым мікраскопам // ARCHE. 2008. № 10. С. 235—236.

на лічыць недахопам. Аднак жа дадзеная хіба ні ў якім выпадку не зъяўляеца прынцыпавай пазыцыяй рэдакцыі, пра што съведчыць сярод іншага і зъмяшчэнне матэрыялаў, датычных беларускага нацыянальнага руху ў гады Другой усясьветнай вайны ў іншых, нетэматычных нумарах, ды заангажаванасць часопісу ў выданье кніг, прысьвечаных падобнай тэматыцы<sup>2</sup>. Сапраўды, стварэнне гісторыі Другой усясьветнай вайны з гледзішча жыхароў нашай краіны — задача важная і актуальная, і маральны абавязак кожнага выданья, якое лічыць сябе беларускім, яе рэалізацыі ўсімі магчымымі сіламі спрыяць. Іншая реч — фармаванье беларускага гледзішча не павінна азначаць адначасовага катэгарычнага непрыманьня ды адпаведна ігнараваньня пунктаў гледжаньня на праблемы нашай сумеснай гісторыі прадстаўнікоў іншых народаў. Не абавязкова, натуральна, з гэтymі «вонкавымі» пазыцыямі адназначна пагаджацца, але ведаць іх трэба ў любым выпадку. У тым ліку і дзеля таго, каб уласнае, нацыянальнае бачанье праблемы было ня лёзунгава-прапагандысцкім, але імкнулася да ўзважанасці і аб'ектыўнасці. Скарыстаўшыся з трапнай вобразнай мэтафары А. Гелагаева, можна сказаць, што для лепшай настройкі свайго нацыянальнага «мікраскопу» варта часам паглядзець і ў акуляры «мікраскопаў» чужых.

Сама ж наяўнасць шматлікіх альтэрнатыўных гледзішчаў на гісторыю Другой усясьветнай вайны на тэрыторыі Беларусі лёгка тлумачыцца самай спэцыфікай дадзенай вайны на гэтым аблізу. Ва ўмовах Беларусі, адрозна, напрыклад, ад заходнеўропейскіх краін ці хоць бы нават цэнтральных, этнічна расейскіх раёнаў СССР, гэта быў вайсковы канфлікт, у якім далёка не заўсёды магчыма было адназначна вызначыць «сваіх» і «чужых» — хто тут зъяўляеца акупантам, а хто змагаром за справядлівасць. Насельнікі заходняй часткі тэрыторыі Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі ўзору 1941 г., напрыклад, сталі савецкімі грамадзянамі толькі трохі больш як за паўтара году да пачатку нямецка-савецкай вайны, і, натуральна, ад іх цяжка было б вымагаць пальміянага савецкага патрыятызму і ўспрымання «чырвонай» імперыі як радзімы, асабліва ўлічваючы сумнёўную легітымнасць уключэння заходнебеларускіх земляў у склад СССР з пазыцыяў міжнароднага права. У адрозненьніе ад «заходнікаў», жыхары ўсходняй часткі Беларусі зъяўляліся грамадзянамі СССР нашмат больш працяглы час, але і ў многіх з іх былі ўсе падставы, каб не адчуваць надта цёплых пачуцьцяў да гэтай дзяржавы, асабліва калі памятаць пра шырокую распаўсюджаную ў сталінскай імперыі афіцыйна ўзаконеную практику ператвараць многіх сваіх жыхароў у грамадзян другога гатунку з-за сацыяльнага паходжаньня ці прыналежнасці да сям'і «ворагаў народу».

Да таго ж нельга забывацца, што тэрыторыя Беларусі здаўна зъяўлялася полем суперніцтва розных канкурэнтных нацыянальных праектаў. Тут праходзіў

<sup>2</sup> Гл., напрыклад: Вашкевіч А. Прадбачанні «Беларускага Фронту» // ARCHE. 2006. № 10. С. 88—98; Гардзіенка А. Граблі міталягізацыі // ARCHE. 2007. № 3. С. 67—73; Грыбоўскі Ю. Беларускі рух і Нямеччына напярэдадні і ў пачатку Другой сусветнай вайны // ARCHE. 2009. № 5. С. 144—160; Юрэвіч Л. Жыцьцё пад агнём. Партрэт беларускага военачальніка і палітычнага дзеяча Барыса Рагулі на фоне яго эпохі. — Менск, 1999.

цывлізацыйны разлом паміж рымска-каталіцкай і праваслаўна-бізантыйскай цывілізацыямі, стагодзьдзямі перапляталіся дзяржаўныя і нацыянальныя інтарэсы двух буйных славянскіх народаў — расейцаў і палякаў, а дзесяці з другой паловы XIX ст. дадзена змаганье набыло новы імпульс пасыль таго, як на згаданым абшары пачалі актыўна разъвівацца і ўзмацняцца новыя нацыянальныя рухі. З часам выявілася, што на тэрыторыі, заселенай з этнографічнага гледзішча з большага беларусамі, маюць прэтэнзіі і іншыя народы, якія на працягу XX ст. імкліва завяршалі працэс фармавання з колішніх этнічных групаў у сучасныя нацыі: акрамя згаданых палякаў, расейцаў і беларусаў, таксама ўкраінцы на поўдні, літоўцы на паўночным заходзе, латышы на поўначы. І прэтэнзіі гэтых былі ня толькі тэарэтычныя — радыкальныя плыні, якія прысутнічалі ў межах кожнага з нацыянальных рухаў, пры наяўнасці адпаведных умоваў не спыняліся і перад абаронай сваіх нацыянальных інтарэсаў (ва ўласным, часам вельмі спэцыфічным разуменіі) з дапамогай узброенай сілы. Не заўсёды атаясмлівалі ўласныя інтарэсы з інтарэсамі іншых насельнікаў краю і мясцовыя габрэі, і гэта таксама мела вялікі ўнутраны канфліктны патэнцыял.

Канфлікты і непараразуменыні паміж прадстаўнікамі шматлікіх нацыянальных і сацыяльных групаў, якія жылі ў Беларусі, пачаліся, такім чынам, не 1 верасня 1939 г. і не 22 чэрвеня 1941 г. Характар падзеяў на гэтых землях падчас Другой усясьветнай вайны ў значнай ступені быў перадвызначаны ранейшай іх гісторыяй, а ва ўмовах бязылітасной вайны паміж дзяржавамі таталітарнымі дзяржавамі, ніводная з якіх не цаніла чалавече жыццё, многія раней прыхаваныя ўнутраныя канфлікты толькі выйшлі на паверхню і практычна ўвасобіліся ў актах узаемнага гвалту, якія да таго ж нярэдка інспіраваліся і заахвочваліся дзеля дасягнення сваіх мэтаў прадстаўнікамі асноўных канкурэнтных бакоў. Пры гэтым відавочна, што ад пачатку асуджаныя на паразу любыя спробы сёньняшняга прадстаўлення прадстаўнікоў аднаго народу выключна ў якасці герояў і пакутнікаў, а прадстаўнікоў другога — выключна ў якасці бязылітасных катаў. Як героі, так і каты былі сярод розных народаў, і часта залічэнне канкрэтных асобаў да той ці іншай, часам кардынальна супрацьлеглай катэгорыі залежыць выключна ад аўтарскай інтэрпрэтацыі падзеяў. Як трапна заўажыў адзін з аўтараў гэтага нумару Марек Ян Хадакевіч, аналізуячы крыніцы рознага паходжанья, датычныя польска-габрэйскага канфлікту ў мястэчку Эйшышкі на Віленшчыне:

*Супастаўленне съведчаньняў ясна паказвае, што ўсе съведкі згадваюцца адносна асноўных фактаў. І габрэі, і хрысьціяне рассказваюць аб адных і тых жа падзеях, але інтэрпрэтуюць іх па-рознаму. Тоё, што здаецца важным габрэям, або ігнарецца, або недацэньваецца, або ацэньваецца зусім па-іншаму палякамі. Тоё, што зьяўляецца прадметам гонару для адных, выклікае сълёзы ў другіх. Паводзіны, зразумелыя і ўхвальныя ў адной інтарэлігійнай групе, разглядаюцца як ліхадзеяства ў іншай, і наадварот. Паўторыма: толькі факты супадаюць. Іх успрыманье, ацэнка і інтэрпрэтацыя — абсолютна розныя.*

Дадзеная заўвага, хоць і датычыць аднага лякальнага, прытым далёка ня самага буйнога і значнага канфлікту паміж рознымі мясцовымі супольнасцямі ў нашым рэгіёне падчас Другой усясьветнай вайны, як правіла, цалкам актуальная і пры ацэнцы многіх іншых неадназначных сітуацый. Пры гэтым часта кампраміснага бачаньня сітуацыі дасягнуць немагчыма ў прынцыпе, калі гаворка ідзе пра імкненне розных бакоў дасягнуць мэтаў, якія выразна супяречаць адна адной, нават калі кожная з гэтых мэтаў натуральная і ў сваёй аснове пазытыўная. Найбольш характэрным прыкладам падобнага кшталту можна лічыць сумнавядомы польска-беларускі канфлікт у Генэральнай акрузе «Беларусь», калі прадстаўнікі дзяўюх нацыянальных супольнасцяў наўпрост ці праз пасярэдніцтва немцаў пралівалі кроў адзін аднаго. Адны імкнуліся да аднаўлення, а другія да ўсталівання на адной і той жа тэрыторыі ўласнай нацыянальной дзяржаўнасці, і гэтыя дзіве ідэі, натуральна, былі несумяшчальныя. Ва ўмовах жа ваеннага часу, якія заўсёды характарызуяцца крытычным зъмяншэннем каштоўнасці чалавечага жыцця і фактывнай адсутнасцю любых прававых абмежаванняў, кожны з бакоў без ваганьня ўжываў супраць канкурэнта зброю, апраўдваючы пасяля свае дзеяньні неабходнасцю змагацца з ворагамі ўласнага народу. У падобных выпадках магчымае (і нават неабходнае) адназначнае асуджэнне канкрэтных людзей за зьдзейсненныя і даказаныя злачынствы, але няслушна ўскладаць віну за ўсё гэта на цэлых супольнасці, да якіх тыя людзі прыналежалі. У кожнай з дадзеных супольнасцяў было сваё разуменне гістарычнай справядлівасці, і задача сёньняшніх ваенных гісторыкаў — хутчэй самім зразумець лёгіку тых падзеяў і данесці сваё бачаньне да іншых, а ня браць на сябе ролю пракурораў і выносіць прысуды з пазыцыяў сёньняшняга дня і адпаведна з нормамі сучаснага грамадзтва, ігнаруючы прынцыпы аб'ектыўнасці і гістарызму.

Адпаведна з вышэйвыказанным, гэты «ваенны» нумар «ARCHE», як і папярэдні, таксама ні ў якім выпадку не прэтэндуе на вычарпальнае асьвятленне невычарпальной тэмы, і рэдакцыя далёкая ад намеру падаць на ягоных старонках нейкую канкрэтную, «адзіна правільную» візію той вайны. На старонках нумару (які зьяўляецца першым з двух «ваенных» нумароў, заплянаваных рэдакцыяй для выхаду ў гэтым годзе) чытач знайдзе матэрыялы, у якіх у той ці іншай ступені закранаюцца разнастайныя вайсковыя аспекты Другой усясьветнай вайны на тэрыторыі Беларусі: першы этап ваенных дзеяньняў падчас нямецка-савецкай вайны (публікацыі канадзкіх дасьледчыкаў Дэвіда Р. Марплза і Пэра Андэрса Рудлінга, польская гісторыка Славаміра Косіма, амэрыканскай журналісткі Эн Апэльбаўм), партызанскі рух розных ідэйных кірункаў (публікацыі нямецкіх гісторыкаў Марка Бартушкі і Аляксандра Бракеля, польска-нямецкага дасьледчыка Багдана Мусяля), развіцьцё беларускай вайсковай справы пад нямецкай акупацыяй (артыкулы беларускіх гісторыкаў Алеся Гелагаева і Юр'я Грыбоўскага, перавыданыне страйвога вайсковага статуту Беларускай Самапомачы). Гэтым разам толькі пазначана шырокая адлюстраваная ў мінульым нумары тэма Галакосту і проблема ступені віны, якую за масавыя забойствы нясуць прадстаўнікі мясцовага насельніцтва (артыкулы беларускага гісторыка

## **АЛЯКСАНДАР ПАШКЕВІЧ**

Яўгена Разэнблата ды амэрыканска-польскага дасьледчыка Марака Яна Хадакевіча, а таксама рэцэнзіі ангельскага славіста Джыма Дынглі ды амэрыканскага гісторыка латыскага паходжанья Андрыеўса Эзэргайліса).

Аўтары зъмешчаных у нумары матэрыялаў, як вынікае з гэтага кароткага пераліку, жывуць у розных краінах, належаць да розных навуковых школаў і трymаюцца адметных пазыцыяў адносна многіх складаных і неадназначных проблемаў, і іхняя погляды часам разыходзяцца з агульнапрынятымі. Няма сумневу, што многія выказаныя аўтарамі ідэі ня будуць адназначна ўспрынітыя беларускім чытачом і могуць выклікаць палеміку, у чым нічога кепскага няма, бо, як вядома, менавіта ў спрэчках нараджаецца ісьціна. Няма сумневу, што канструктыўная крытыка заўсёды толькі спрыяе падвышэнню якасці. Што да рэдакцыі «ARCHE», то яна мае цвёрды намер працягваць выпуск «ваенных» нумароў у будучыні і разгледзіць любыя прапановы аб супрацоўніцтве ў гэтай сферы з боку як беларускіх, так і замежных адмыслоўцаў.

*Аляксандар Пашкевіч*